

Эпістрафа (кальцо страфы) – стылістычны прыём, сутнасць якога ў тым, што “сказ пачынаеца і заканчваеца аднолькавымі словамі або словазлучэннямі” [2, с. 213]. У літаратуразнаўстве эпістрафу называюць яшчэ ўключэннем. На эпістрафе заснавана кальцевая кампазіцыя акаймаванага перыяду.

Акаймаваны перыяд можа грунтавацца на аднолькавых словамах, словазлучэннях ці нават сказах. Адно і тое слова ў пачатку і ў канцы перыяду ўтварае “лексічнае кальцо” [1, с. 147]. У стварэнні кальца перыяду часта ўдзельнічаюць словазлучэнні і сказы. Заснаваны на эпістрафе перыяд уласцівы і празаічнай мове.

Менш распаўсяджены прыём структурнай арганізацыі перыяду – эпанастрафа, або кампазіцыйны стык. У стылістыцы і тэорыі літаратуры яго называюць падхватам, анадыплосісам, акраманаграмай [1, с. 313].

У вершаваным творы эпанастрафа ўтвараеца шляхам паўтарэння ў пачатку новага сказа (новай страфы) слоў, якія заканчваюць папярэдні сказ (страфу). Паколькі перыяд па сваёй будове – гэта адзін сказ, то ў ім эпанастрафа мае некалькі іншы выгляд: у кожным наступным члене перыяду паўтараюцца слова (часам у розных формах), ужытыя ў папярэднім члене.

Перыяд можа грунтавацца на паралелізме – прыёме “паралельнага размяшчэння аднатаўпных элементаў паэтычнага выказвання (з’яў, вобразаў, матываў і г.д.), што супастаўляюцца паміж сабой” [1, с. 222]. У творах ужываюцца розныя віды паралелізму: сінтаксічны, страфічны, адмоўны, псіхалагічны. У кампазіцыйнай арганізацыі перыяду ўдзельнічае сінтаксічны паралелізм, які выяўляеца праз аднолькавую сінтаксічную будову членаў у павышэнні.

Члены перыяду могуць мець не толькі аднолькавую сінтаксічную будову, як пры сінтаксічным паралелізме, але і аднатаўпную ці падобную. У такім выпадку стварэнню перыяду садзейнічае ампліфікацыя – стылістычны прыём, “сутнасць якога – у нагнятанні аднатаўпных слоў ці моўных канструкцый” [1, с. 24]. Падобнае накапленне можа адбывацца як у павышэнні, так і ў паніжэнні перыяду.

У будове разгорнутых сінтаксічных перыядоў часам выкарыстоўваеца рэтардацыя – стылістычны прыём запаволення якіх-небудзь падзей ці з’яў. Яна ўласціва перыядам са структурай складаназалежнага сказа з некалькімі даданымі часткамі. У такіх перыядах, дзе сукупнасць даданых частак складае павышэнне, а галоўная частка – паніжэнне, рэтардацыя разбівае паніжэнне на дзве часткі: першая знаходзіцца ў пачатку перыяду, а другая, заключная, – у канцы яго.

Такім чынам, стылістычныя прыёмы арганізуяць члены перыяду, забяспечваюць адзінства яго сінтаксічнай будовы. Дзякуючы своеасаблівай будове, гэтыя прыёмы служаць дзейсным сродкам структурнай арганізацыі перыяду, надаюць яму рытмічную стройнасць, выступаюць яго выразнай адзнакай.

Літаратура

- Рагойша В. Тэорыя літаратуры ў тэрмінах. – Мн., 2001.
- Цікоцкі М. Стылістыка беларускай мовы. – Мн., 1995.

ТРАНСФОРМАЦИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕКСТОВ В ПЕЧАТНОЙ РЕКЛАМЕ

О. Ю. Лазарева

Научный руководитель – к.филол.н., доцент *Т. Г. Трофимович*

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка

Одним из неотъемлемых компонентов современной речевой действительности является рекламный текст. Рекламный текст - это комплексное структурно-семантическое образование, характеризующееся использованием определенных лексико-синтаксических и изобразительных средств. Современный рекламный текст насыщен игрой слов, каламбурами, иронией, аллюзиями и литературными реминисценциями.

Целью нашего исследования является выявление общих закономерностей трансформации литературных текстов в современной печатной рекламе.

Материалом для наблюдений послужили следующие популярные издания: «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «7 Дней», «Ва-банкъ».

По нашим наблюдениям, трансформации литературных текстов в печатной рекламе очень разнообразны. Очень часто ключевое слово цитаты заменяется иным, тематически связанным с рекламным текстом. При этом может изменяться как первое слово цитируемого текста, так и последний компонент. Приведем примеры: «Номер, который всегда с тобой» (реклама пейджеров и мобильных телефонов - «7 Дней». 1998. № 3), ср.: «Праздник, который всегда с тобой» (название повести Э. Хемингуэя). В следующих текстах изменяется последний компонент цитаты: «С чего начинается хорошая стоматология?» («Комсомольская правда». 2003. №28), ср.: «С чего начинается Родина?» (название песни из кинофильма «Щит и Меч»). «А у нас - окно REHAU! А у вас?» («Минск на ладонях». 2002. №39), ср. с известными строками писателя для детей С.Михалкова. Трансформации подвергаются не только литературные тексты, но пословицы и поговорки. Например: «На вкус и цвет - один ответ!» (реклама газированного напитка «Фруктайм»), ср.: «На вкус и цвет товарищей нет». «Готовь сани летом, а велосипед купи зимой» (реклама продукции Мотовелозавода), ср.: « Готовь сани летом, а телегу – зимой». «Встречают по коже» (реклама деятельности доктора Сайкова. – «Комсомольская правда». 2002. №206/45), ср.: «По одежке встречают, по уму провожают». Такое активное использование в рекламе устойчивых оборотов, цитат и паремии объясняется тем, что данные единицы, как правило, узнаваемы, запоминаемы и быстро воспроизводимы в речевой деятельности.

Таким образом, мы видим, что современный рекламный текст претендует на особый жанр высказывания. Он решает специфические коммуникативные задачи, сформировавшиеся в общественном сознании и речевой практике недавно. Рекламный текст стал неотъемлемой частью речевой деятельности языковой личности, для него характерно использование вариантов литературных текстов и изречений житейской мудрости.

НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ АСАБЛІВАСІЦІ ІМЕНАВАННЯ Ў МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ

C. M. Віткоўская

Навуковы кіраўнік – к.філал.н., прафесар *H. B. Гаўрош*

Беларускі дзяржаваўны педагогічны ўніверсітэт імя Максіма Танка

Для кожнай нацыянальнай мовы, дзе існуюць розныя формы індывідуалізацыі чалавека з дапамогай антрапонімаў, істотна, які лексічны тып іменавання і ў якой форме ўжыты ў канкрэтным выпадку: уласнае імя, імя па бацьку, прозвішча, псеўданім, мянушка. Пісьменнікі ўлічваюць тыповую для беларускай мовы суаднесенасць формы наймення з узроставымі і сацыяльнымі ўласцівасцямі дэнатата, харктар адносін паміж героямі, а таксама час, месца, абставіны, у якіх яны дзейнічаюць.

Прозвішча звычайна нейтральная форма іменавання. Само па сабе выкарыстанне антрапанімічнай адзінкі гэтага тыпу (не ўлічваючы семантыкі асновы, фанетычных харктарыстык) не выяўляе ніякіх аўтарскіх адносін да ад'екта наймення. Аднак спалучэнне прозвішча з асабовым іменем набывае адценне афіцыйнасці, актуалізуючы дэйктычную функцыю паэтоніма: «*Тады, у чэрвені, у Мурманск мы таксама ляцелі самалётам. Мы – гэта паэт Уладзімір Паўлаў, ці проста “дзед Валодзя”, і я*» (*M. Странльцоў. Дзень у шэсцьдзесят сутак*). Два найменні аднаго і таго ж чалавека. Першае (*Уладзімір Паўлаў*) – афіцыйнае, выконвае ролю прэзентацыі персанажа. Другое (*“дзед Валодзя”*) – мянушка, паказвае на ступень блізкасці героя да таго, хто яго так называе.

Каб выявіць сваяцкія, сяброўскія адносіны паміж персанажамі, пісьменнікі часцей за ўсё ўжываюць асабовыя імёны ў дэмінутыўнай (скарочанай) форме тыпу *Сюёна, Міла, Валодзя*, а таксама ў размоўна-бытавой – нейтральнай ці эмацыйна-экспрэсіўнай: *Уладзік, Максімка, Васілёк, Марусечка* і г.д.

Формы асабовых імёнаў могуць паказваць і на ўзрост герояў. Людзей сталага веку беларусы традыцыйна называюць поўным (афіцыйным) іменем, радзей – скарочанай яго формай: *Мікалай* – *Мікола, Марыя* – *Маня*. Да дзяцей звычайна звяртаюцца, ужываючы размоўна-